



ДОМАШНИЙ МАСТЕР

**ПАСПОРТ
КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ELITECH**

КЭ 065П (E2208.007.XX)



**ПАШПАРТ
КРАСКАПУЛЬТ ЭЛЕКТРЫЧНЫ ELITECH**

**ТӨЛҚҰЖАТ
ЭЛЕКТРЛІК СЫРЛАҒЫШ ПУЛЬТІ ELITECH**



RU

Паспорт изделия

3 - 21 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

23 - 41 Старонка

KZ

Өнім паспорты

43 - 61 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с информацией, подробно изложенной в данном паспорте и тщательно соблюдать рекомендации производителя по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надёжной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надёжность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

В результате этого происходят изменения в технических характеристиках и внешнем виде устройства, и содержание паспорта может не полностью соответствовать приобретённому изделию. Имейте это в виду, изучая данный паспорт*.

(*) С последней версией паспорта изделия можно ознакомиться на сайте elitech.ru.

ВНИМАНИЕ!

При покупке проверьте изделие на отсутствие механических повреждений.

Проверьте комплектацию и ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

Порядок предъявления требований потребителя в отношении товара, в том числе товара, относящегося к технически сложным в соответствии с применимым законодательством, определяется действующим законодательством государства реализации товара.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	7
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ	8
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	8
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	12
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	13
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	15
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	16
11. УТИЛИЗАЦИЯ	17
12. СРОК СЛУЖБЫ	17
13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЁРЕ И СЕРТИФИКАТЕ / ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА	17
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	17

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Краскопульт электрический (далее по тексту – краскопульт) предназначен для распыления водоразбавляемых и совместимых с данным типом оборудования лакокрасочных материалов: эмалей, водоэмульсионных красок, грунтовок, прозрачных лаков, морилок, средств защиты древесины и аналогичных составов в пределах допустимой вязкости, указанной в технических характеристиках.

Краскопульт НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для распыления материалов с температурой вспышки ниже +55 °С, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей, кислот, щелочей, агрессивных химических веществ, составов с абразивными частицами, волокнистыми включениями, комками, осадком, а также материалов, не рекомендованных производителем лакокрасочного материала для распыления электрическими краскопультами.

Запрещается использовать краскопульт для распыления пестицидов, ядохимикатов, хлорсодержащих составов, кислотных и щелочных моющих средств, токсичных дезинфицирующих растворов и иных материалов, опасность которых неизвестна или не указана производителем материала.

Краскопульт предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом, в температурном диапазоне от +1 до +40 °С и при относительной влажности воздуха не более 80%.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочее место:

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещённым. Загрязнённое рабочее место и недостаточная освещённость могут стать причиной травмы.
- Не работайте с краскопультом в помещении с повышенной взрывоопасностью, рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газами и пылью. Электродвигатель краскопульта при работе создаёт искры, которые могут привести к воспламенению взрывоопасной пыли или газов.
- Не допускайте к месту работы детей, посторонних лиц и животных.
- Не отвлекайтесь во время работы с краскопультом.

Электробезопасность:

- Электрическая вилка краскопульта должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение краскопульта соответствует напряжению в электрической сети.
- Если конструкцией краскопульта предусмотрено заземление, не используйте переходники и не изменяйте конструкцию вилки.
- Избегайте контакта участков тела с заземлёнными поверхностями (трубы, батареи отопления, холодильники), так как это приводит к увеличению риска поражения электрическим током.

- Не подвергайте краскопульт воздействию дождя или влаги. Попавшая на краскопульт вода повышает риск поражения электрическим током.
- Не вытаскивайте электрическую вилку краскопульты из розетки, дёргая за шнур питания, и не переносите краскопульт, держа его за шнур питания, это приведёт к его повреждению.
- Следите, чтобы электрокабель не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краёв, масла и движущихся деталей, которые могут привести к повреждению электрокабеля.
- При использовании краскопульты вне помещения используйте соответствующий удлинитель, подходящий для этих целей.
- При использовании краскопульты в местах с повышенной влажностью подключайте его к сети питания через устройство защитного отключения (максимальный ток утечки 30мА) соответствующего номинала.

Личная безопасность:

- Не работайте с краскопультом в состоянии усталости, алкогольного опьянения или после приёма препаратов, снижающих реакцию и внимание.
- Используйте средства индивидуальной защиты: защитные очки, респиратор, защитные перчатки, закрытую обувь и защитную одежду, соответствующие свойствам распыляемого материала.
- Не допускайте случайного включения краскопульты. Перед включением краскопульты в сеть, убедитесь, что переключатель краскопульты находится в выключенном положении.
- При работе с краскопультом сохраняйте устойчивое положение. Не работайте на неустойчивой опоре, скользкой поверхности или в положении, при котором невозможно контролировать направление распыления и удерживать краскопульт обеими руками при необходимости.

Правила техники безопасности при работе с электрическим краскопультом:

- Не используйте краскопульт для распыления легковоспламеняющихся, взрывоопасных и неизвестных по составу веществ.
- Не используйте для чистки краскопульты жидкости с температурой вспышки ниже +55 °С.
- Остерегайтесь любых опасных свойств распыляемых жидкостей. Внимательно изучите маркировку на упаковке распыляемой жидкости и другие материалы, предоставляемые производителем распыляемой жидкости, в том числе информацию о требованиях, предъявляемых к средствам индивидуальной защиты.
- Не распыляйте вещества, потенциальная опасность которых неизвестна.
- На рабочих местах в районе распыления не должно быть никаких источников воспламенения.

В зоне распыления запрещается курить, пользоваться открытым огнём, включать и выключать электроприборы, создавать искры, использовать нагревательные приборы, а также распылять материалы рядом с горячими поверхностями.

- Никогда не направляйте факел распыла на электрические розетки, выключатели, кабели, электрооборудование, источники тепла, открытый огонь, продукты питания, людей и животных.

- При работе с краскопультом, как внутри помещения, так и на открытом воздухе, следите за тем, чтобы пары распыляемой жидкости не всасывались в распылитель.

- При работе на открытом воздухе учитывайте направление ветра. Ветер может переносить распыляемые жидкости на большие расстояния и нанести ущерб людям, животным и предметам. При работе внутри помещения, обеспечьте постоянную вентиляцию и удаление паров распыляемого материала.

Сервисное обслуживание:

Обслуживайте электроинструмент у квалифицированного специалиста по ремонту в авторизованном сервисном центре ELITECH, используя только оригинальные запасные части.

ВНИМАНИЕ!

Не вносите изменения в конструкцию устройства. Производитель и поставщик снимают с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения изделия). Выход из строя распылителя при внесении изменений в конструкцию устройства не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ!

Использование устройства в любых других целях, не предусмотренных настоящим паспортом, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования устройства не по назначению. Выход из строя устройства при использовании не по назначению не является гарантийным случаем.

Критерии предельного состояния

ВНИМАНИЕ! При возникновении посторонних шумов, запаха гари, сильного нагрева, искрения, повреждения изоляции электрокабеля, вилки, корпуса, распылительного блока, бачка, шланга, выключателя, воздушного фильтра или иных элементов необходимо немедленно выключить краскопульт, отключить вилку от электрической сети и обратиться в авторизованный сервисный центр ELITECH.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ	КЭ 065П
Код	E2208.007.00
Мощность, Вт	650
Производительность, л/мин	0,65
Объём бачка, л	0,8
Максимальная вязкость краски, DIN	40
Система распыления	HVLP
Диаметр сопла, мм	2,5
Длина воздушного шланга, м	1,5
Соединение	резьба / быстросъёмное
Длина электрокабеля, м	1,5
Напряжение и частота сети, В / Гц	230 / 50
Размер упаковки (Д×Ш×В), мм	260×240×270
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	270×210×270
Масса без упаковки, кг	1,2
Масса с упаковкой, кг	2,1

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Компрессорный блок | – 1 шт. |
| 2. Пистолет-распылитель | – 1 шт. |
| 3. Воздушный шланг | – 1 шт. |
| 4. Бачок | – 1 шт. |
| 5. Держатель бачка | – 1 шт. |
| 6. Ремень наплечный | – 1 шт. |
| 7. Вискозиметр (измеритель вязкости) | – 1 шт. |
| 8. Паспорт изделия | – 1 шт. |

ВНИМАНИЕ! Комплект поставки может быть изменён без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! На дополнительные расходные аксессуары и вспомогательные инструменты, поставляемые в комплекте, гарантийные обязательства не распространяются

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ



Рис. 1

- 1. Сопло
- 2. Воздушная головка
- 3. Гайка фиксирующая
- 4. Пистолет-распылитель
- 5. Ограничитель хода курка (регулятор подачи ЛКМ)
- 6. Курок

- 7. Бачок
- 8. Держатель бачка
- 9. Воздушный шланг
- 10. Корпус компрессора
- 11. Выключатель

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ!

При подготовке к работе электроинструмент должен быть отключён от электрической сети.

Сборка краскопульта

Установите держатель бачка (8) на боковую сторону корпуса компрессора (10) и закрепите держатель бачка, аккуратно надавив на него до щелчка (рис. 1).

Подсоедините один конец воздушного шланга (9) к пистолету-распылителю (4), а другой к компрессору (10) (рис. 1).

Подключение к электрической сети

Параметры электрической сети указаны в таблице «Технические характеристики».

Перед подключением краскопульта к электрической сети убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению изделия, указанному в технических характеристиках. Электрическая сеть должна быть защищена предохранителем или автоматическим выключателем соответствующего номинала.

ВНИМАНИЕ! После транспортировки при отрицательных температурах не подключайте краскопульт сразу к электрической сети. Выдержите краскопульт в отапливаемом помещении не менее 4-х часов до полного высыхания конденсата.

Подготовка краски

ВНИМАНИЕ! Лакокрасочный материал перед распылением должен быть доведён до вязкости, допустимой для данной модели краскопульта. Разбавляйте материал только растворителем или водой, в соответствии с рекомендацией производителя материала.




Рис. 2

Контроль вязкости осуществляется с помощью вискозиметра из комплекта поставки. Вязкость определяется по времени вытекания материала из вискозиметра (рис. 2). Разведите краску в соответствии с рекомендациями производителя, полностью наполните вискозиметр и засекайте время, за которое жидкость полностью вытечет из него. Рекомендуемая вязкость распыляемых материалов приведена в таблице 2.

Таблица 2

Тип ЛКП	Время вытекания, сек
Грунтовки на основе растворителей	25-40
Лаки на основе растворителей	15-40
Водорастворимые грунтовки	25-40
Водорастворимые лаки	20-35
Средства защиты древесины, растворы для удаления краски	Не разбавлять
Дезинфицирующие средства, защитные средства для растений	Не разбавлять
Автомобильные краски	20-35

Сокращения:

ЛКП – Лакокрасочное покрытие

ЛКМ – Лакокрасочные материалы

Подготовка окрашиваемой поверхности

Перед покраской окрашиваемую поверхность необходимо подготовить. Для этого зачистите поверхность абразивным материалом, устраняя её неровности и отслоения старой краски. Удалите пыль с поверхности и обезжирьте растворителем для устранения грязи и масляных пятен.

Установка всасывающей трубки в бачок

Содержимое бачка должно распыляться почти полностью. Если окрашиваемая поверхность расположена высоко, нижняя часть всасывающей трубки должна быть повернута в сторону ручки (рис. 3А). Если окрашиваемая поверхность расположена внизу, нижняя часть всасывающей трубки должна быть повернута в сторону сопла (рис. 3Б).



Регулировка факела

Для регулировки факела ослабьте гайку фиксатора сопла и поверните дюзу в нужное положение (рис. 4). Отрегулируйте форму факела. Затяните гайку фиксатора сопла.

Для удобства на корпусе распылительного узла нанесена шкала соответствия положения дюзы с формой факела (рис. 5).

Рекомендуемые варианты настроек формы факела и соответствующие положения дюзы показаны на рис. 6.

ВНИМАНИЕ! Запрещается нажимать на курок выключателя во время регулировки формы факела.

Гайка фиксатора




Рис. 4

Воздушная головка

Гайка фиксатора




Рис. 5

Воздушная
головка




Рис. 6

A

B

C

A – при окраске поверхностей в горизонтальном направлении.

B – при окраске поверхностей в вертикальном направлении.

C – при окраске углов, краёв и труднодоступных поверхностей

Регулировка расхода краски

Отрегулируйте расход распыляемого материала, вращая ограничитель хода курка (рис. 7).

Вращение винта по часовой стрелке уменьшает ход курка и снижает расход ЛКМ.

Вращение винта против часовой стрелки увеличивает ход курка и увеличивает расход ЛКМ.




Рис. 7

Ограничитель хода курка

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Не включайте краскопульт, если бачок не заполнен краской. При работе с пустым бачком краскопульт подвергается значительному износу и быстро выходит из строя.

Залейте в бачок краску.

Разбавьте краску до нужной вязкости, проверяя вязкость вискозиметром.

Проведите пробное окрашивание, например, на картоне, чтобы убедиться, что краска имеет оптимальную вязкость и правильно настроен расход краски и форма факела.

Для регулировки расхода краски используйте регулятор расхода краски (рис. 7).

Покраска производится в один слой или в несколько слоёв, с обязательным полным высыханием предыдущего слоя.

Распыляйте краску перпендикулярно окрашиваемой поверхности.

Не держите краскопульт под углом (рис. 8).

При покраске держите краскопульт на расстоянии 10-30 см от окрашиваемой поверхности.

Проводите краскопульт слева направо, затем сверху вниз (рис. 9).




Рис. 8




Рис. 9

Не останавливайте краскопульт во время распыления. Контролируйте скорость ведения краскопульты. Не следует вести краскопульт слишком быстро или слишком медленно.

При работе на горизонтальных поверхностях направляйте распыляемый факел под углом не более 45° от себя.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед техническим обслуживанием всегда отключайте краскопульт от электрической сети.

Очистка краскопульты

ВНИМАНИЕ!

Каждый раз очищайте краскопульт сразу после окончания работы.

Очистка краскопульты после использования:

1. Выключите краскопульт и отключите его от электрической сети. Нажмите на клавишу подачи краски, чтобы лакокрасочный материал из пистолета-распылителя стекал обратно в бачок.

2. Отвинтите бачок и слейте остатки лакокрасочного материала в специально подготовленную ёмкость.

3. Залейте в бачок требуемый растворитель. При работе с вододисперсионными красками используйте для промывки краскопульты мыльный раствор воды, в остальных случаях используйте растворитель, рекомендованный производителем краски. Используйте только растворители с температурой воспламенения выше $+55^\circ\text{C}$. Установите бачок на место.

4. Подключите краскопульт к электрической сети, включите краскопульт и распылите растворитель или воду в подготовленную ёмкость или на ткань. Повторяйте процедуру до тех пор, пока растворитель или вода, вытекающие из сопла, не станут прозрачными.

5. Выключите краскопульт и отключите его от электрической сети.

Очистка краскопульты перед длительным хранением или продолжительным перерывом в работе:

1. После использования очистите краскопульт, как описано выше (пункты 1 – 5).

2. Снимите бачок и всасывающую трубку, очистите их от краски и промойте.

3. Открутите гайку фиксатора сопла и снимите распыляющую головку и сопло. Тщательно очистите все детали от краски.

ВНИМАНИЕ! Запрещается чистить сопло острыми металлическими предметами.

4. Отсоедините пистолет-распылитель от воздушного шланга и очистите от краски.

5. Отсоедините воздушный шланг от корпуса компрессора, очистите воздушный шланг, корпус компрессора и его вентиляционные отверстия от пыли и грязи салфеткой или тканью. Запрещается использовать растворители для очистки пластиковых деталей краскопульты.

6. Протрите все внутренние детали краскопульты насухо.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Краска не распыляется.	Забито сопло.	Прочистите сопло.
	Слишком большая вязкость краски.	Доведите вязкость материала до значения, рекомендованного в таблице 2.
	Всасывающая трубка засорилась или плохо вставлена.	Проверьте всасывающую трубку, при необходимости – прочистите.
	Установлен слишком низкий расход краски.	Отрегулируйте ограничитель хода курка, увеличив подачу ЛКМ.
	Давление в бачке не повышается.	Проверьте правильность установки бачка и плотность соединения.
Электродвигатель перегревается.	Продолжительная работа в непрерывном режиме.	Эксплуатируйте инструмент в повторно-кратковременном режиме.
Электродвигатель не запускается	Отсутствует напряжение в электрической сети.	Проверьте напряжение в электрической сети.
	Обрыв проводки, неисправность выключателя или электродвигателя.	Обратитесь в сервисный центр для проверки проводки и электродвигателя.
Краска стекает с сопла.	Сопло изношено или плохо закреплено.	Затяните или замените сопло.
Струя распыления пульсирует.	В бачке заканчивается краска.	Добавьте краску в бачок.
	Воздушный фильтр сильно загрязнён.	Обратитесь в сервисный центр для замены воздушного фильтра.

Факел распыления неравномерный.	Загрязнены сопло или дюза; материал слишком густой; дюза установлена неправильно; воздушный фильтр загрязнён.	Очистите сопло и дюзу, доведите вязкость материала до рекомендованной, проверьте положение дюзы, обратитесь в сервисный центр.
Краска течёт из бачка.	Крышка бачка неплотно затянута; повреждено уплотнение; бачок переполнен.	Отключите краскопульт от сети, сбросьте давление, проверьте крышку, уплотнение и уровень заполнения бачка.
Краскопульт сильно вибрирует или издаёт посторонний шум.	Загрязнение компрессорного блока; повреждение вентилятора; попадание посторонних предметов.	Выключите краскопульт, отключите от сети и обратитесь в сервисный центр.
Слабая подача воздуха.	Воздушный шланг неплотно присоединён, загрязнён воздушный фильтр; засорены воздушные каналы; перегрев двигателя.	Проверьте подсоединение воздушного шланга, очистите отверстия для вентиляции. При сохранении неисправности обратитесь в сервисный центр.
Материал разбрызгивается крупными каплями.	Слишком высокая вязкость; неподходящее сопло; слишком большой расход материала; загрязнено сопло.	Разбавьте материал до рекомендованной вязкости, выберите подходящее сопло, уменьшите расход, очистите сопло.
Подтекание из сопла после выключения.	Избыточное давление в бачке; загрязнение обратного клапана; неплотность сопла.	Сбросьте давление в бачке, очистите обратный клапан, проверьте установку сопла.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -50 до +50 °C и относительной влажности до 80% (при температуре +25 °C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранение

Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80% (при температуре +25 °С).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте инструмент в соответствии с действующими правилами утилизации электрического и электронного оборудования. Остатки лакокрасочных материалов, растворителей и промывочных жидкостей утилизируйте отдельно в соответствии с требованиями производителя материала и действующими правилами обращения с химическими отходами.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЁРЕ И СЕРТИФИКАТЕ / ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортёре, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находятся в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте elitech.ru.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорением вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждений, наступивших вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;
- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов;
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов;
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряжённых или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;
- выхода из строя сменных приспособлений (звёздочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звёздочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшего выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- недостаточного количества масла или несоответствия типа масла в картере у компрессоров, 4-тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колёса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щётки, ведущие звёздочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапаны моек высокого давления, и т. п.), а также на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепёжных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

BY

ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем, што выбралі прадукцыю ELITECH! Мы рэкамендуем вам уважліва прачытаць падрабязную інфармацыю, выкладзеную ў гэтай інструкцыі, і дакладна выконваць рэкамендацыі вытворцы адносна бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнага абслугоўвання абсталявання.

Інфармацыя, якая змяшчаецца ў гэтай інструкцыі, заснавана на тэхнічных спецыфікацыях, даступных на момант публікацыі.

Гэтая інструкцыя змяшчае неабходную і дастатковую інфармацыю для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі прадукту.

У рамках нашай пастаяннай працы па ўдасканаленні прадукцыі вытворца пакідае за сабой права ўносіць змены ў яе канструкцыю — без уплыву на надзейнасць або эксплуатацыйную бяспеку — без асобнага паведамлення.

У выніку могуць адбыцца змены ў тэхнічных характарыстыках і знешнім выглядзе прылады, і змест гэтага кіраўніцтва можа не цалкам адпавядаць прадукту, які вы набылі. Калі ласка, майце гэта на ўвазе пры чытанні гэтага кіраўніцтва*.

(*) Апошнюю версію тэхнічнага апісання прадукту можна знайсці на сайце elitech.ru.

УВАГА!

Пасля набыцця праверце прадукт на наяўнасць механічных пашкоджанняў.

Праверце змесціва ўпакоўкі і азнаёмцеся з умовамі гарантыі.

Працэдура падачы спажывацямі прэтэнзій адносна тавараў, уключаючы тавары, якія класіфікуюцца як тэхнічна складаныя ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам, вызначаецца заканадаўствам краіны, дзе адбываецца продаж тавараў.

ЗМЕСТ

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ.....	24
2. ПРАВІЛЫ АХОВЫ ЗДАРОЎЯ І БЯСПЕКІ	24
3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ	27
4. ЗМЕСТ	27
5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ	28
6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ВЫКАРЫСТАННЯ.....	28
7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ.....	32
8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОВАННЕ	33
9. МАГЧЫМЫЯ ПАЛОМКІ І МЕТАДЫ ІХ УСУНЕННЯ	34
10. ТРАНСПАРТАВАННЕ І ЗАХОЎВАННЕ	36
11. УТЫЛІЗАЦЫЯ	36
12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ	36
13. ІНФАРМАЦЫЯ ПРА ВЫТВОРЦУ, ІМПАРЦЁРА, СЕРТЫФІКАТ/ДЭКЛАРАЦЫЮ І ДАТА ВЫТВОРСТВА.....	37
14. УМОВЫ ГАРАНТЫІ.....	37

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Электрычны фарбапульт (далей — «фарбапульт») прызначаны для распылення акварэзкіх і іншых лакафарбавых матэрыялаў, сумяшчальных з гэтым тыпам абсталявання: акваэмульсійныя фарбы, грунтоўкі, празрыстыя лакі, лакі, сродкі для апрацоўкі драўніны і падобныя склады ў межах дапушчальнага дыяпазону глейкасці, указанага ў тэхнічных спецыфікацыях.

Пырскалка НЕ ПРЫЗНАЧАНА для распылення матэрыялаў з тэмпературай узгарання ніжэй за +55 °С, лятучых і выбуховых вадкасцей, кіслот, шчолачаў, карозійных хімічных рэчываў, складаў, якія ўтрымліваюць абразіўныя часцінкі, валакністыя ўключэнні, камякі або асадкі, а таксама матэрыялаў, не рэкамендаваных вытворцам фарбавальных матэрыялаў для нанясення з дапамогай электрычных распыляльнікаў.

Забаронена выкарыстоўваць распыляльнік для нанясення пестыцыдаў, таксічных хімічных рэчываў, злучэнняў, якія ўтрымліваюць хлор, кіслотных і шчолачнай ачышчальных сродкаў, таксічных дэзынфікуючых раствораў і іншых матэрыялаў, небяспека якіх невядомая або не ўказана вытворцам матэрыялу.

Пырскалка прызначана для выкарыстання ў рэгіёнах з умераным кліматам, у тэмпературным дыяпазоне ад +1 да +40 °С і пры адноснай вільготнасці не больш за 80 %.

2. ПРАВІЛЫ АХОВЫ ЗДAROЎЯ І БЯСПЕКИ

Месца працы:

- Працоўнае месца павінна быць чыстым і добра асветленым. Бруд на працоўным месцы і недастатковае асвятленне могуць прывесці да траўмы.
- Не выкарыстоўвайце распыляльнік у зонах з павышанай рызыкай выбуху або побач з лёгкаўзгаральнымі вадкасцямі, газамі ці пылам. Электрарухавік распыляльніка падчас працы выпрацоўвае іскры, якія могуць падпаліць выбуховы пыл або газы.
- Не дазваляйце дзецям, несанкцыянаваным асобам або жывёлам знаходзіцца ў зоне працы.
- Не дазваляйце адцягваць вашу ўвагу падчас працы з распыляльнікам.

Электробяспека:

- Штэкер фарбапульты павінен адпавядаць разетцы. Пераканайцеся, што напружанне фарбапульты супадае з напружаннем сеткі.
- Калі распыляльнік павінен быць заземлены, не выкарыстоўвайце адаптары і не мадыфікуйце вілку.
- Пазбягайце кантакту любой часткі вашага цела з заземленымі паверхнямі (трубы, радыятары, халадзільнікі), бо гэта павялічвае рызыку ўдару электрычным токам.

- Не падваргайце распыляльнік уздзеянню дажджу або вільгаці. Пранікненне вады ў распыляльнік павялічвае рызыку ўдару токам.
- Не выцягвайце штэкер фарбапульту з разеткі, цягнучы за сеткавы кабель, і не насіце фарбапульт, трымаючы яго за сеткавы кабель, бо гэта можа яго пашкодзіць.
- Пераканайцеся, што сеткавы кабель не заблытваецца. Не кладзіце сеткавы кабель побач з ацяпляльнымі прыборамі, вострымі краямі, маслам або рухомымі часткамі, бо яны могуць пашкодзіць сеткавы кабель.
- Пры выкарыстанні фарбапульту на адкрытым паветры выкарыстоўвайце прыдатны падаўжальнік, прызначаны для гэтай мэты.
- Пры выкарыстанні фарбапульту ў памяшканнях з высокай вільготнасцю падключайце яго да сеткі праз прыладу ўцечкі току (максіРысыны ток уцечкі 30 мА) адпаведнай намінальнай магутнасці.

Асабістая бяспека:

- Не працуйце з фарбапультам, калі вы стомленыя, знаходзіцеся ў стане ап'янення або пасля прыёму лекаў, якія пагаршаюць рэакцыю ці канцэнтрацыю ўвагі.
- Выкарыстоўвайце сродкі індывідуальнай аховы: ахоўныя акуляры, рэспіратар, ахоўныя пальчаткі, закрытае абутак і ахоўны адзенне, адпаведнае ўласцівасцям матэрыялу, які распыляецца.
- Прадухіляйце выпадковае ўключэнне распыляльніка. Перад падключэннем распыляльніка да сеткі пераканайцеся, што выключальнік распыляльніка знаходзіцца ў пазіцыі «выключана».
- Захоўвайце стабільнае становішча пры працы з распыляльнікам. Не працуйце на няўстойлівым падмурку, на слізкім паверхні або ў позе, якая не дазваляе вам кантраляваць распыленне або трымаць распыляльнік у абедзвюх руках пры неабходнасці.

Правілы бяспекі пры працы з электрафарбапультам:

- Не выкарыстоўвайце распыляльнік для распылення лёгкаўзгаральлівых, вадкаў або рэчываў невядомага складу.
 - Не выкарыстоўвайце вадкасці з тэмпературай узгарання ніжэй за +55 °C для чысткі распыляльніка.
 - Улічвайце ўсе небяспечныя ўласцівасці вадкасцей, якія распыляюцца. Уважліва вывучыце маркіроўку на ўпакоўцы распыляемай вадкасці і іншыя матэрыялы, прадастаўленыя вытворцам вадкасці, уключаючы інфармацыю аб патрабаваннях да сродкаў індывідуальнай аховы.
 - Не распыляйце рэчывы, небяспека якіх невядомая.
 - У зоне распылення на працоўным месцы не павінна быць крыніц запальвання.
- У зоне распылення забаронена курыць, выкарыстоўваць адкрыты агонь, уключаць або выключаць электрапрыборы, ствараць іскры, выкарыстоўваць ацяпляльныя прыборы або распыляць матэрыялы побач з гарачымі паверхнямі.

- Ніколі не накіроўвайце пырскі ў бок электрычных разетак, выключальнікаў, кабеляў, электраабсталявання, крыніц цяпла, адкрытага агню, ежы, людзей, жывёл або раслін.

- Пры выкарыстанні распыляльніка, у памяшканні ці на адкрытым паветры, пераканайцеся, што пары распыляемай вадкасці не патрапляюць унутр распыляльніка.

- Пры працы на адкрытым паветры ўлічвайце напрамак ветру. Вецер можа несці распыленую вадкасць на вялікія адлегласці і наносіць шкоду людзям, жывёлам і маёмасці. Пры працы ў памяшканні пераканайцеся, што забяспечана пастаянная вентыляцыя і што выпары распыленага матэрыялу адводзяцца.

Абслугоўванне:

Сэрвіснае абслугоўванне электраінструмента павінна праводзіцца кваліфікаваным спецыялістам у аўтарызаваным сэрвісным цэнтры ELITECH з выкарыстаннем толькі арыгінальных запчастак.

ПАПЯРЭДЖАННЕ!

Не ўносьце змены ў канструкцыю прылады. Вытворца і пастаўшчык не нясуць адказнасці за любыя наступствы, выкліканыя такімі зменамі (уключаючы цялесныя пашкоджанні і пашкоджанне прадукту). Адмова распыляльніка, выкліканая зменамі ў канструкцыі прылады, не ахопліваецца гарантыяй.

ПЕРАСТРОЖКА!

Выкарыстанне прылады ў любых мэтах, іншых, чым тыя, што пазначаны ў гэтай інструкцыі, з'яўляецца парушэннем умоў бяспечнай эксплуатацыі і анулюе гарантыйныя абавязацельствы пастаўшчыка. Вытворца і пастаўшчык не нясуць адказнасці за шкоду, выкліканую выкарыстаннем прылады не па прызначэнні. Адмова прылады ў выніку няправільнага выкарыстання не пакрываецца гарантыяй.

Крытэрыі стану абмежавання

ПАПЯРЭДЖАННЕ! Калі вы заўважылі якія-небудзь незвычайныя гукі, пах гару, празмернае нагрэў, іскрэнне або пашкоджанне ізаляцыі сілавога кабеля, штэкера, корпуса, распыляльнага блока, рэзервуара, шланга, выключальніка, паветранага фільтра або іншых кампанентаў, вы павінны неадкладна выключыць распыляльны пісталет, адключыць яго ад сеткі і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛІ	КЭ 065П
Код	E2208.007.00
Магутнасць, Вт	650
Расход, л/хв	0,65
Аб'ём рэзервуара, л	0,8
МаксіРысыная глейкасць фарбы, DIN	40
Распыляльная сістэма	HVLP
Дыяметр фарбаправода, мм	2,5
Даўжыня паветранай шланга, м	1,5
Злучэнне	з нітавым злучэннем / з хуткасным злучэннем
Даўжыня сілкавальнага кабеля, м	1,5
Напружанне і частата асноўнай сеткі, В / Гц	230 / 50
Памеры ўпакоўкі (Д×Ш×В), мм	260×240×270
Агульныя памеры (Д×Ш×В), мм	270×210×270
Вага без упакоўкі, кг	1,2
Вага з улікам упакоўкі, кг	2.1

4. ЗМЕСТ

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Кампрэсарны блок | — 1 шт. |
| 2. Распыляльнік | — 1 шт. |
| 3. Паветраны шланг | — 1 шт. |
| 4. Паветраны рэзервуар | — 1 шт. |
| 5. ТрыРысьнік бака | — 1 шт. |
| 6. Рэмень праз плячо | — 1 шт. |
| 7. Вісказіметр | — 1 шт. |
| 8. Тэхнічнае апісанне прадукту | — 1 шт. |

ЗВЯРНІЦЕ УВАГУ! Змест упакоўкі можа змяняцца без папярэдняга паведамлення.

ЗВЯРНІЦЕ УВАГУ! Гарантыя не распаўсюджваецца на дадатковыя расходныя аксесуары і дапаможныя інструменты, якія пастаўляюцца ў камплекце.

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ



Рыс. 1

- | | |
|--|--------------------------|
| 1.Дыспенсар | 7. Бачок |
| 2.Паветраная галава | 8. ТрыРысьнік рэзервуара |
| 3.Засцерагальная гайка | 9. Паветраная шланг |
| 4.Пырскалка | 10. Карпус кампрэсара |
| 5.Засцежка спуска (рэгулятар падачы фарбы) | 11. Выключальнік |
| 6.Спусковы рычаг | |

6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ВЫКАРЫСТАННЯ

АСТАРОЖНА!

Пры падрыхтоўцы да працы электраінструмент павінен быць адключаны ад сеткі.

Зборка фарбапульта

Прыкладзіце кранштэйн рэсівера (8) да бака корпуса кампрэсара (10) і замацуйце яго, асцярожна націскаючы ўніз, пакуль ён не ўсталюецца з клацаваннем (Рыс. 1).

Злучыце адзін канец паветранай шлангы (9) з фарбапультам (4), а другі — з кампрэсарам (10) (Рыс. 1).

Падключэнне да сеткі


Тэхнічныя характарыстыкі сеткавага сілкавання прыведзены ў табліцы «Тэхнічныя характарыстыкі».

Перад падключэннем фарбапульта да сеткі пераканайцеся, што напружанне ў сетцы адпавядае намінальнаму напружанню прадукту, указанаму ў тэхнічных характарыстыках. Сеткавае сілкаванне павінна быць абаронена засцерагальнікам або аўтаматычным выключальнікам адпаведнай намінальнай магутнасці.

ПАПЯРЭДЖАННЕ! Не падключайце распыляльнік да сеткі неадкладна пасля транспарціроўкі пры тэмпературы ніжэй за нуль. Пакіньце распыляльнік у абгарэтым памяшканні на працягу не менш за 4 гадзіны, пакуль уся вільгаць не высахне цалкам.

Падрыхтоўка фарбы

УВАГА! Перад распыленнем фарба або лак павінны быць адрэгуляваны да глейкасці, прыдатнай для гэтай мадэлі фарбапульта. Развядзіце матэрыял толькі растваральнікам або вадой у адпаведнасці з рэкамендацыямі вытворцы.



Рыс. 2

Вязкасць правяраецца з дапамогай вісказіметра, які пастаўляецца ў камплекце з фарбапультам. Вязкасць вызначаецца па часе, які патрэбны матэрыялу, каб выцёкчы з вісказіметра (Рыс. 2). Развядзіце фарбу ў адпаведнасці з рэкамендацыямі вытворцы, цалкам напоўніце вісказіметр і вымерайце час, за які вадкасць цалкам выцячэ з яго. Рэкамендаваная глейкасць матэрыялаў для распылення прыведзена ў табліцы 2.

Табліца 2

Тып фарбы	Час сцякання, сек
Грунты на растваральніку	25–40
Лакі на растваральніку	15–40
Грунтаванні на воднай аснове	25–40
Вадарастваральныя лакі	20–35
Сродак для апрацоўкі драўніны, сродак для зняцця фарбы	Не разводзіць
Дэзынфікуючыя сродкі, сродкі для аховы раслін	Не разводзіць
Аўтамабільныя фарбы	20–35

Абрэвіятуры:

ЛКП – лакафарбавае пакрыццё


ПіК – фарбавыя і пакрывальныя матэрыялы

Падрыхтоўка паверхні да афарбоўкі

Паверхню, якую трэба пафарбаваць, неабходна падрыхтаваць перад афарбоўкай. Для гэтага адшліфуйце паверхню абразіўным матэрыялам, каб выдаліць усе няроўнасці і лушчэнне старой фарбы. Зніміце пыл з паверхні і абястлушчце яе растваральнікам, каб выдаліць бруд і тлустыя плямы.

Мантаж сасучай трубкай на бак

Змесціва бака трэба цалкам распыліць. Калі паверхня, якую трэба пафарбаваць, знаходзіцца высока, ніжні канец усмоктальнай трубкай трэба накіраваць у бок ручкі (Рыс. 3А). Калі паверхня для афарбоўкі знаходзіцца ніжэй, ніжні канец усмоктальнай трубкай трэба накіраваць да насадкі (Рыс. 3Б).



Рыс. 3


Рэгуляванне распылення

Каб адрэгуляваць распыленне, аслабце хамут фітынга і павярніце фітынг у патрэбнае становішча (Рыс. 4). Адрэгулюйце распыленне. Зацягніце хамут фітынга.


Для зручнасці выкарыстання на корпусе распыляльнага вузла нанесена шкала, якая паказвае адпаведнасць пазіцыі сопла і тыпу распылення (Рыс. 5).

Рэкамендаваныя налады распылення і адпаведныя пазіцыі форсункі паказаны на Рыс. 6.


ПЕРАСТРОЖКА! Не націскайце на спускавы зашчапны пераключальнік падчас рэгулявання ўзору распылення.



Рыс. 4



Рыс. 5



Рыс. 6

А – пры афарбоўцы паверхняў гарызантальна.

В – для афарбоўкі паверхняў у вертыкальным кірунку.


С – пры фарбаванні вуглоў, краёў і цяжкадаступных паверхняў

Рэгуляванне патоку фарбы

Рэгулюйце выхадны паток фарбы, паварочваючы стоп-гнільца спускавой спружыны (Рыс. 7).

Паварот вінта па гадзіннікавай стрэлцы павялічвае ход спуска і зніжае расход фарбы.

Пры павароце вінта супраць гадзіннікавай стрэлкі ход спуска павялічваецца і расход фарбы павялічваецца.



Рыс. 7

Ограничитель хода курка

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

АСТАРОЖНА!

Не ўключайце фарбапульт, калі чаша не запоўнена фарбай. Праца з пустой чашай прыводзіць да значнага зносу і хутка робіць яго непрацоўным.

Напоўніце чашку фарбай.

Развядзіце фарбу да неабходнай глейкасці, правяраючы яе глейкасць вісказіметрам.

Правядзіце пробнае афарбоўванне, напрыклад, на кавалку кардону, каб пераканацца, што фарба мае аптырысьную глейкасць і што расход фарбы і распыленне правільна адрэгуляваны.

Рэгулятарам патоку фарбы адрэгулюйце падачу фарбы (Рыс. 7).

Афарбоўка праводзіцца адным або некалькімі сляямі, пры гэтым пераканайцеся, што папярэдні слой цалкам высах перад нанясеннем наступнага.

Пырскайце фарбу перпендыкулярна да паверхні, якую фарбуюць.

Не трымайце распыляльнік пад вуглом (Рыс. 8).

Падчас фарбавання трымайце фарбапульт на адлегласці 10–30 см з ад паверхні, якую фарбуеце.

Рухайце распыляльнік злева направа, а затым зверху ўніз (Рыс. 9).




Рис. 8




Рис. 9

Не спыняйце распыляльнік падчас распылення. Кантралюйце хуткасць перамяшчэння распыляльніка. Не рухайце распыляльнік занадта хутка або занадта павольна.

Пры працы на гарызантальных паверхнях накіроўвайце воблак распылення пад вуглом не больш за 45° ад сябе.

8. ТЕХНІЧНАЕ АБСЛУГОВАННЕ

АСТАРОЖНА! Заўсёды адключайце фарбапульт ад сеткі перад правядзеннем тэхнічнага абслугоўвання.

Чыстка распыляльніка

АСЦЯРОЖНА!

Ачышчайце фарбапульт неадкладна пасля кожнага выкарыстання.

Чыстка фарбапульты пасля выкарыстання:

1. Выключыце фарбапульт і адключыце яго ад сеткі. Націсніце на спускавы трасік, каб фарба з фарбапульты сцякла назад у рэзервуар.

2. Адкруціце рэзервуар і зліце рэшткі фарбы ў прыдатны кантэйнер.

3. Наліце ў рэзервуар неабходны растваральнік. Пры працы з водаэмульсійнымі фарбамі для прамывання фарбапульты выкарыстоўвайце мыльны раствор; ва ўсіх іншых выпадках — растваральнік, рэкамендаваны вытворцам фарбы. Выкарыстоўвайце толькі растваральнікі з тэмпературай узгарання вышэй за $+55^\circ\text{C}$. Усталюйце рэзервуар на месца.

4. Падключыце распыляльнік да сеткі, уключыце яго і распыліце растваральнік або ваду ў падрыхтаваны кантэйнер або на тканіну. Паўтарайце працэдуру, пакуль растваральнік або вада, што выцякае з сопла, не стануць празрыстымі.

5. Выключыце распыляльнік і адключыце яго ад сеткі.

Чыстка распыляльніка перад доўгатэрміновым захоўваннем або працяглым перапынкам у выкарыстанні:

1. Пасля выкарыстання ачысціце фарбапульт, як апісана вышэй (крокі 1–5).

2. Зніміце кубак для фарбы і ўсмоктвальную трубку, ачысціце іх ад фарбы і прамыйце.

3. Адкруціце гайку фіксацыі сопла і зніміце распыляльную галоўку з соплам. Добра прамыйце ўсе часткі, каб выдаліць фарбу.

ПАПЯРЭДЖАННЕ! Не чысціце фарбапульт вострымі металічнымі прадметамі.

4. Адключыце фарбапульт ад паветранай шлангі і ачысціце ад фарбы.

5. Адключыце паветраную шланг ад корпуса кампрэсара, ачысціце паветраную шланг, корпус кампрэсара і яго вентыляцыйныя адтуліны ад пылу і броду з дапамогай паперніцы або тканіны. Не выкарыстоўвайце растваральнікі для чысткі пластыкавых частак фарбапульты.

6. Прасушыце ўсе ўнутраныя часткі фарбапульты.

9. МАГЧЫМЫЯ ПАЛОМКІ І МЕТАДЫ ІХ УСУНЕННЯ

Табліца 3

Непаладка	Магчымая прычына	Меры па ліквідацыі
Фарба не распыляецца.	Распыляльная насадка забітая.	Ачысціце сапёрнік.
	Фарба занадта густая.	Рэгулюйце глейкасць матэрыялу да значэння, рэкамендаванага ў табліцы 2.
	Праядная трубка забітая або няправільна ўсталяваная.	Праверце ўсмоктвальную трубку і пры неабходнасці ачысціце яе.
	Хуткасць падачы фарбы ўсталявана занадта нізкай.	Рэгулюйце абмежавальнік ходу спускавога рычага, каб павялічыць расход фарбы.
	Ціск у рэзервуары не расце.	Праверце, ці правільна ўсталяваны рэзервуар і ці надзейна злучэнне.

Электрарухавік пераграваецца.	Працяглая праца ў рэжыме пастаяннага рэжыму.	Працуйце з інструментам у перапынкавым рэжыме.
Электрарухавік не заводзіцца	Адсутнасць напружання ў сетцы.	Праверце напружанне ў сетцы.
	Зламаны провад, або няспраўнасць выключальніка ці электрарухавіка.	Звярніцеся ў сэрвісны цэнтр для праверкі правадоў і электрарухавіка.
З насадкі сцякае фарба.	Насадка зношаная або няшчыльна ўсталяваная.	Зацягніце або замяніце распыляльнік.
Патэрн распылення пульсую.	Фарбы ў баку засталася Рыса.	Дадайце фарбу ў рэзервуар.
	Паветраны фільтр моцна забруджаны.	Звярніцеся ў сэрвісны цэнтр для замены паветранага фільтра.
Распыленне нераўнамернае.	Распыляльная насадка забітая; матэрыял занадта густы; распыляльная насадка ўсталявана няправільна; паветраны фільтр брудны.	Ачысціце распыляльную насадку, рэгуляванне глейкасі матэрыялу да рэкамендаванага ўзроўню, праверце становішча распыляльнай насадкі і звярніцеся ў сэрвісны цэнтр.
З бака сцякае фарба.	Вечка бака не закручана належным чынам; ушчыльняльнік пашкоджаны; бак перапоўнены.	Адключыце фарбапульт ад сеткі, зніміце ціск і праверце накрыўку, ушчыльняльнае кольца і ўзровень фарбы ў чашы.
Пырскаяўка моцна вібрае або выдае незвычайныя гукі.	Камерцыйны блок брудны; вентылятар пашкоджаны; у блок трапілі чужародныя прадметы.	Выключыце фарбапульт, адключыце яго ад сеткі і звярніцеся ў сэрвісны цэнтр.
Слабы паток паветра.	Паветраная шланг злучаны няправільна; паветраны фільтр забруджаны; паветраныя каналы забітыя; рухавік пераграваецца.	Праверце злучэнне паветранай шлангі і ачысціце вентыляцыйныя адтуліны. Калі няспраўнасць захоўваецца, звярніцеся ў сэрвісны цэнтр.

Матэрыял выпрэскаецца буйнымі кроплямі.	Вязкасць занадта высокая; няправільная распыляльная сопла; расход матэрыялу занадта вялікі; сопла забруджанае.	Развядзіце матэрыял да рэкамендаванай глейкасці, выберыце падыходны распыляльнік, зменшце хуткасць патоку і прачысціце распыляльнік.
Працечка з распыляльніка пасля выключэння.	Занадта высокі ціск у рэзервуары; брудны зваротны клапан; насцежка адкручана.	Спусціце ціск у рэзервуары, прамыйце зваротны клапан, праверце правільнасць устаноўкі распыляльніка.

10. ТРАНСПАРТАВАННЕ І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка

Прадукт у ўпакоўцы вытворцы можа транспартавацца ўсімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад -50 да +50 °C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы +25 °C), у адпаведнасці з правіламі перавозкі тавараў, якія прымяняюцца да адпаведнага віду транспарту.

Захоўванне

Прадукт павінен захоўвацца ў арыгінальнай упакоўцы вытворцы ў абагрэтым, вентыляваным памяшканні пры тэмпературы ад +5 да +40 °C і адноснай вільготнасці да 80% (пры +25 °C).

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Адпраўляйце інструмент у адпаведнасці з дзеючымі нарматыўнымі актамі аб утылізацыі электраабсталявання. Асобна ўтылізуйце рэшткі фарбы, растваральнікаў і сродкаў для змывання ў адпаведнасці з інструкцыямі вытворцы матэрыялаў і дзеючымі нарматыўнымі актамі аб абыходжанні з хімічнымі адходамі.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Гэты прадукт класіфікуецца як бытавая тэхніка. Тэрмін службы складае 5 гадоў.

13. ІНФАРМАЦЫЯ ПРА ВЫТВОРЦУ, ІМПАРЦЁРА, СЕРТЫФІКАТ/ДЭКЛАРАЦЫЮ І ДАТА ВЫТВОРСТВА

Падрабязная інфармацыя пра вытворцу, імпарцёра і ўпаўнаважанага прадстаўніка, а таксама інфармацыя аб сертыфікацыі прыведзены ў Дадатку 1 да Спецыфікацыі прадукту.

14. УМОВЫ ГАРАНТЫІ

Гарантыйны тэрмін на прадукт складае 24 месяцы з даты продажу спажывецу.

Тэрмін службы прадукту і яго кампанентаў вызначаецца вытворцам і ўказваецца ў Спецыфікацыі прадукту.

Падчас гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ліквідацыю дэфектаў, выкліканых вытворчымі недахопамі. Рамонт і праверка прадукцыі пасля выяўлення дэфекту павінны праводзіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны спіс якіх можна знайсці на сайце elitech.ru.

Гарантыйны рамонт праводзіцца пры прад'яўленні доказаў куплі і гарантыйнага талона; пры іх адсутнасці тэрмін службы разлічваецца з даты вытворчасці.

Запчасткі, замененыя ў рамках гарантыі, становяцца ўласнасцю сэрвіснага цэнтра.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на прадукцыю, у якой дэфекты ўзніклі ў выніку:

- невыканання ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі прадукту, а таксама ў выпадку адсутнасці, частковай адсутнасці або пашкоджання ідэнтыфікацыйнай пласціны і/або серыйнага нумара прадукту;
- эксплуатацыя прадукту пры наяўнасці прыкмет няспраўнасці (павышаны ўзровень шуму, вібрацыі, перагрэву, няроўны круцільны рух, страта магутнасці, зніжэнне хуткасці, моцнае іскрачынне, пах гару або незвычайныя выхляпныя газы);
- механічныя пашкоджанні (расколіны, сколы, ўвагнутасці, дэфармацыі і г.д.);
- пашкоджанні, выкліканыя ўздзеяннем карозійнага асяроддзя, высокіх тэмператур або іншых знешніх фактараў, уключаючы карозію металічных дэталей;
- пашкоджанні, выкліканыя моцным унутраным або знешнім забруджваннем, пранікненнем у прадукт чужародных прадметаў, вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, закаркаваннем вентыляцыйных каналаў (адтулін) і масляных праходаў, а таксама пашкоджанні, якія ўзніклі ў выніку перагрэву, няправільнага захоўвання або неналежага абслугоўвання;
- натуральны знос падшыпнікаў, дэталей трэння і перадачы, а таксама матэрыялаў;
- несанкцыянаванае ўмяшанне ў лічылнік працоўных гадзін або пашкоджанне яго;

- перагрузку або няправільную эксплуатацыю. Відавочныя прыкметы перагрузкі прадукту ўключаюць (але не абмяжоўваюцца): з'яўленне дэфармацыі, адначасовую адмову спалучаных або паслядоўных кампанентаў, такіх як ротар і статар, адмову зубчастага перадачы і арматуры рэдуктарнай каробкі, адмову першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыю або плаўленне дэталей, збораў прадукту або правадоў электрамашыны ў выніку ўздзеяння высокіх тэмператур, а таксама з-за неадпаведнасці параметраў сеткі тым, што ўказаны ў табліцы характарыстык гэтага прадукту;

- выхад з ладу зменных прылад (зоркі, ланцугі, рэйкі, сопла, дыскі, лязы для жывёларэзак, газонакасілак і трымераў, шнур і галоўкі трымера, ахоўныя каўпакі, акумулятары, свечкі, паліўныя і паветраныя фільтры, рамяні, пілы, зоркі, конусы, электрода, шлангі, распыляльнікі і сопла для мыек высокага ціску, нацяжныя і мацавальныя кампаненты (балты, гайкі, фланцы), паветраныя фільтры і г.д.), а таксама адмовы прадукцыі, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- невыкананне патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, што прыводзіць да выхаду з ладу поршневай групы (закліньвання поршневага пальца і/або наяўнасці драпін і пацёртасцей на ўнутранай паверхні цыліндра і паверхні поршня, або расколіны ці плаўлення падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

- недастатковае колькасць алею або выкарыстанне алею няправільнага тыпу ў картэр кампрэсараў і 4-тактных рухавікоў (пацёртасці і драпіны на поршневой шатуне і каленчатым вале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўню алею);

- адмова расходных і хутказносных частак, заменных кампанентаў і аксесуараў (пускавыя прылады, прывадныя зубчастыя перадачы, ролікі-накіравальнікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльненні, масляныя сальнікі, тармажныя накладкі, ахоўныя пакрывы, кантакты запальвання, тэрэчныя пары, счапленні, змазка, вугляродныя шчоткі, вядучыя зоркі, зварныя патроны (насадкі, сопла і кіруючыя канаўкі), цыліндры, клапаны высокаціску, клапаны мыйкі высокага ціску і г.д.), а таксама любыя адмовы прадукцыі, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- несанкцыянаванае ўмяшанне, якое прывяло да пашкоджання пазавых паверхняў мацаванняў, ушчыльненняў, ахоўных налёпак і г.д.

Гарантыя не распаўсюджваецца на:

- Прадукты, у якіх былі зроблены змены або дапаўненні;

- Прадукцыю, прызначаную для бытавога выкарыстання, але выкарыстоўваную ў дзелавой дзейнасці або ў прафесійных ці прамысловых мэтах (як пазначана ў кіраўніцтве па эксплуатацыі);

- прафілактычнае і планавае тэхнічнае абслугоўванне прадукту (змазка, прамыванне, чыстка, рэгуляванне і г.д.);

- Дэфекты прадукту, выкліканыя выкарыстаннем неарыгінальных аксесуараў, спадарожных тавараў або запасных частак.



ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____


Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвай арганізацыі:



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңызға рахмет! Осы нұсқаулықта егжей-тегжейлі баяндалған ақпаратты мұқият оқып, жабдықты қауіпсіз пайдалану, жұмыс істеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі өндірушінің ұсынымдарын қатаң сақтауды ұсынамыз.

Осы нұсқаулықтағы ақпарат басылым шыққан кездегі қолжетімді техникалық сипаттамаларға негізделген.

Бұл нұсқаулық өнімнің сенімді және қауіпсіз жұмыс істеуі үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі үздіксіз жұмыстар аясында өндіруші сенімділік пен жұмыс қауіпсіздігіне әсер етпей, алдын ала ескертусіз оның конструкциясын өзгерту құқығын өзінде қалдырады.

Нәтижесінде құрылғының техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрінде өзгерістер болуы мүмкін, және осы нұсқаулықтың мазмұны сіз сатып алған өнімге толық сәйкес келмеуі мүмкін. Осы нұсқаулықты оқығанда мұны ескеріңіз*.

(*) Өнімнің техникалық сипаттама парағының соңғы нұсқасы elitech.ru сайтында қолжетімді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өнімді сатып алғанда механикалық зақымдануларға тексеріңіз.

Қорап ішіндегі заттарды тексеріп, кепілдік шарттарымен танысыңыз.

Тауарларға, соның ішінде қолданыстағы заңнамаға сәйкес техникалық тұрғыдан күрделі деп танылған тауарларға қатысты тұтынушылардың талап-арыз беру тәртібі тауарлар сатылатын елдегі қолданыстағы заңнамамен анықталады.

МАЗМҰНЫ

1. КҮТІЛГЕН ПАЙДАЛАНУ	44
2. ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ	44
3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	47
4. МАЗМҰН	47
5. ДИЗАЙН СИПАТТАМАСЫ	48
6. ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ	48
7. ПАЙДАЛАНУ	52
8. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	53
9. МҮМКІН АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТҮЗЕТУ ӨДІСТЕРІ	54
10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ	56
11. ЭЛИМИНАЦИЯ	56
12. ҚЫЗМЕТ ҰЗАҚТЫҒЫ	57
13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТЕР ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ/ ДЕКЛАРАЦИЯ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ ӨНДІРІЛГЕН КҮНІ	57
14. КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ	57

1. КҮТІЛГЕН ПАЙДАЛАНУ

Электрлік бояу бүркуіш (әрі қарай «бүркуіш») су негізіндегі және осы жабдық түріне сәйкес келетін басқа да бояу мен лак материалдарын бүркуге арналған: эмальдер, су эмульсиялы бояулар, грундтар, мөлдір лактар, лактар, ағашқа арналған консерванттар және техникалық сипаттамаларда көрсетілген рұқсат етілген тұтқырлық диапазонындағы ұқсас құрамдар. 1. МӘНІЭлектрлік бояу бүркуіш (әрі қарай – «бүркуіш») су негізіндегі және осы жабдық түріне сәйкес келетін басқа бояу мен лак материалдарын: эмальдерді, су эмульсиялы бояуларды, грундерді, м

Бұл бүрку пистолеті +55 °С-тан төмен тұтану нүктесі бар материалдарды бүркуге арналмаған, жанар-жарқын және жарылғыш сұйықтықтар, қышқылдар, сілтілер, коррозиялық химикаттар, абразивті бөлшектер, талшықты қоспалар, түйіндер немесе шөгінділер бар құрамдар, сондай-ақ бояу мен лак өндірушісі электр бүркушілерде қолдануға ұсынбайтын материалдар.

Пышақ шашыратқышты пестицидтерді, улы химикаттарды, хлорлы қосылыстарды, қышқыл және сілтілі тазартқыш заттарды, улы дезинфекциялық ерітінділерді және өндіруші көрсетпеген немесе қауіптілігі белгісіз басқа материалдарды шашуға қолдануға тыйым салынады.

Бұл бүрку пистолеті қоңыржай климатты аймақтарда, температурасы +1-ден +40 °С-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда қолдануға арналған.

2. ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Жұмыс орны:

- Жұмыс орны таза және жарықтандырылған болуы тиіс. Лас жұмыс орны мен жеткіліксіз жарықтандыру жарақат алуға әкелуі мүмкін.

- Спрей-пистолетті жарылу қаупі жоғары аймақтарда немесе жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң жанында пайдаланбаңыз. Спрей-пистолеттің электр қозғалтқышы жұмыс кезінде ұшқындар шығарады, олар жарылуға бейім шаңды немесе газдарды тұтатуы мүмкін.

- Жұмыс аймағына балаларды, рұқсатсыз адамдарды немесе жануарларды кіргізбеңіз.

- Спрей-пистолетпен жұмыс істеген кезде назарыңызды басқа жаққа аудармаңыз.

Электр қауіпсіздігі:

- Спрей-пистолеттің штепсельі желілік розеткаға сәйкес болуы тиіс. Спрей-пистолеттің кернеуі желілік кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Егер бүрку пистолеті жерге қосуға арналған болса, адаптерлерді пайдаланбаңыз немесе штепсельді өзгертпеңіз.

- Денеңіздің кез келген бөлігін жерге қосылған беттермен (құбырлар, радиаторлар, тоңазытқыштар) жанасудан аулақ болыңыз, себебі бұл электр соққысы қаупін арттырады.

- Спрей-пистолетті жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз. Спрей-пистолетке судың енуі электр соққысы қаупін арттырады.

- Себетіш пистолетінің штепселіні қуат кабелінен тартып шығармаңыз және оны қуат кабелінен ұстап көтермеңіз, себебі бұл зақымдауы мүмкін.

- Қуат кабелінің шатаспайтынына көз жеткізіңіз. Қуат кабелін жылытқыш құрылғылардың, өткір жиектердің, майдың немесе қозғалмалы бөліктердің жанында орналастырмаңыз, себебі олар қуат кабелін зақымдауы мүмкін.

- Сыртта бояу бүрку құрылғысын қолданған кезде осы мақсатқа арналған сәйкес ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.

- Ылғалдылығы жоғары аймақтарда бүрку пистолетін қолданған кезде оны тиісті сыныптағы қалдық ток құрылғысы (қалдық тогы 30 мА-ден аспайтын) арқылы желіге қосыңыз.

Жеке қауіпсіздік:

- Шырышты бүрку пистолетін шаршаған кезде, алкогольдің әсері астында немесе реакция уақытыңыз бен зейін қою қабілетіңізге әсер ететін дәрі-дәрмек қабылдағаннан кейін пайдаланбаңыз.

- Жеке қорғаныс құралдарын пайдаланыңыз: қауіпсіздік көзілдірігі, респиратор, қорғаныс қолғаптары, жабық табанды аяқ киім және бүркуге арналған материалдың қасиеттеріне сәйкес келетін қорғаныс киімі.

- Спрей-пистолеттің кездейсоқ қосылып қалуына жол бермеңіз. Спрей-пистолетті желіге қосар алдында оның қосқышының «өшірілген» күйде екеніне көз жеткізіңіз.

- Спрей-пистолетпен жұмыс істегенде тұрақты қалыпты сақтаңыз. Тұрақсыз жерде, тайғақ бетте немесе бүрку үлгісін басқара алмайтын, қажет болған жағдайда спрей-пистолетті екі қолмен ұстай алмайтын қалыпта жұмыс істемеңіз.

Электрлік бүрку пистолетімен жұмыс істеу қауіпсіздік ережелері:

- Спрей-пистолетті жанғыш, жарылғыш немесе құрамы белгісіз заттарды шашу үшін пайдаланбаңыз.

- Спрей-пистолетті тазалау үшін жану шегі +55 °C-тан төмен сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.

- Себілетін сұйықтықтардың кез келген қауіпті қасиеттерінен хабардар болыңыз. Себілетін сұйықтықтың қаптамасындағы жапсырманы және сұйықтық өндірушісі ұсынған басқа да материалдарды, соның ішінде жеке қорғаныс құралдарына қойылатын талаптар туралы ақпаратты мұқият зерттеңіз.

- Өлеуетті қауіптілігі белгісіз заттарды бүркімеңіз.

- Жұмыс орнындағы бүрку аймағында тұтандыру көздері болмауы тиіс.

Шашырау аймағында темекі шегуге, ашық жалын қолдануға, электр құрылғыларын қосуға немесе өшіруге, ұшқын шығаруға, жылытқыш құрылғыларды пайдалануға немесе ыстық беттердің жанында материалдарды шашуға тыйым салынады.

- Спрей шашырау үлгісін ешқашан электр розеткаларына, қосқыштарына, кабельдерге, электр жабдықтарына, жылу көздеріне, ашық жалынға, тағамға, адамдарға, жануарларға немесе өсімдіктерге бағыттамаңыз.

- Спрей-пистолетті қолданған кезде, үй ішінде де, сыртта да, бүркілетін сұйықтық буының спрей-пистолетке сорылып кетпеуін қамтамасыз етіңіз.

- Ашық ауада жұмыс істегенде желдің бағытын ескеріңіз. Жел бүрку арқылы шашылған сұйықтықтарды ұзақ қашықтыққа тарата отырып, адамдарға, жануарларға және мүлікке зиян келтіруі мүмкін. Ішкі кеңістікте жұмыс істегенде үнемі желдетуді қамтамасыз етіп, шашылған материалдың буының сыртқа шығарылуын бақылаңыз.

Техникалық қызмет көрсету:

Қуатты құралды тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалана отырып, уәкілетті ELITECH сервис орталығында білікті жөндеушіге тексертіңіз.

ЕСКЕРТУ!

Құрылғының конструкциясын өзгертпеңіз. Өндіруші мен жеткізуші мұндай өзгерістерден туындайтын кез келген салдарлар (соның ішінде жеке жарақат пен өнімге зиян) үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды. Құрылғының конструкциясын өзгерту салдарынан бүркуіштің істен шығуы кепілдікпен жабық емес.

ЕСКЕРТУ!

Осы нұсқаулықта көрсетілген мақсаттардан басқа мақсаттарда құрылғыны пайдалану қауіпсіз жұмыс істеу шарттарын бұзу болып табылады және жеткізушінің кепілдік міндеттемелерін жояды. Өндіруші мен жеткізуші құрылғының мақсатына сай емес қолданылуынан туындайтын зиян үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды. Құрылғының дұрыс пайдаланбау салдарынан істен шығуы кепілдікпен қамтылмайды.

Шекті күй критерийлері

ЕСКЕРТУ! Егер құрылғыдан қалыптан тыс дыбыстар естілсе, күйген иіс, шамадан тыс ыстық, ұшқын шығуы немесе қуат кабелінің оқшаулауының, штепсельдің зақымдануын байқасаңыз, бүрку пистолетін дереу өшіріп, желіден ажыратып, уәкілетті ELITECH сервис орталығына хабарласыңыз. корпус, бүрку блогы, резервуар, шланг, қосқыш, ауа сүзгісі немесе басқа да бөлшектерде ақау байқалса, бояу бүргішті дереу өшіріп, желіден ажыратып, уәкілетті ELITECH сервис орталығына хабарласыңыз.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛДЕР	КЭ 065П
Коды	E2208.007.00
Қуат, Вт	650
Ағын жылдамдығы, л/мин	0,65
Резервуар сыйымдылығы, л	0,8
Максималды бояу тұтқырлығы, DIN	40
Шашыратқыш жүйе	HVLP
Шашатын сопло диаметрі, мм	2,5
Ауа шлангының ұзындығы, м	1,5
Қосылу	жіпті / жылдам ажыратылатын
Қуат кабелінің ұзындығы, м	1,5
Тұрмыстық желі кернеуі мен жиілігі, В / Гц	230 / 50
Орау өлшемдері (Ұ×Е×Б), мм	260×240×270
Жалпы өлшемдері (Ұ×Е×Б), мм	270×210×270
Қаптамасыз салмақ, кг	1,2
Ораумен бірге салмағы, кг	2.1

4. МАЗМҰН

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Компрессор блогы | – 1 дана. |
| 2. Спрей-пистолет | – 1 дана. |
| 3. қа арналған ауа шлангы | – 1 дана. |
| 4. ауа резервуары | – 1 дана. |
| 5. Баллон ұстағыш | – 1 дана. |
| 6. Иық белдігі | – 1 дана. |
| 7. Вискозиметр (қалыңдық өлшегіш) | – 1 дана. |
| 8. Өнімнің техникалық сипаттамасы | – 1 дана. |

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қаптаманың мазмұны алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кепілдік жиынтық құрамындағы қосымша тұтынылатын керек-жарақтар мен көмекші құралдарға қолданылмайды.

5. ДИЗАЙН СИПАТТАМАСЫ



1-сурет

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Диспенсер | 7. Танк үстү |
| 2. Аба башы | 8. Танктын триерасы |
| 3. Сактоочу гайка | 9. Аба шланг |
| 4. Чачуучу барак | 10. Компрессордун кабыгы |
| 5. Капкыч түшүү (боек бергич Жөндөгүч) | 11. Которуу |
| 6. Триггер рычагы | |

6. ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

Абайлаңыз!

Қолдануға дайындалған кезде электр құралын желіден ажырату қажет.

Шығарғышты құрастыру

Резервуар тіреуішін (8) компрессор корпусының (10) бүйіріне орнатып, оны орнына «щелчок» естілгенше абайлап басып бекітіңіз (1-сурет).

Ауа шлангының (9) бір ұшын бүрку пистолетіне (4), екінші ұшын компрессорға (10) қосыңыз (1-сурет).

Желіге қосу


Тұтыну кернеуінің сипаттамалары «Техникалық сипаттамалар» кестесінде көрсетілген.

Шынықтыру пистолетін желіге қосар алдында техникалық сипаттамаларда көрсетілген өнімнің номиналды кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Желілік қамтамасыз ету тиісті номиналдағы сақтандырғыш немесе автоматты өшіргіш арқылы қорғалуы тиіс.

АБАЙЛАҢЫЗ! Нәлден төмен температурада тасымалдағаннан кейін бұрку пистолетін желіге бірден қоспаңыз. Бұрку пистолетін кез келген конденсация толық кебіп кеткенше, кем дегенде 4 сағат жылы бөлмеде қалдырыңыз.

Бояуды дайындау

АБАЙЛАҢЫЗ! Себер алдында бояу немесе лак осы сепкіш пистолет моделіне сәйкес тұтқырлыққа келтірілуі керек. Материалды тек еріткішпен немесе сумен, өндірушінің нұсқауларына сәйкес сұйылтыңыз.



2-сурет

Құюшылықты бұрку пистолетімен бірге берілген вискозиметр арқылы тексереді. Вискозиметрден материалдың ағып шығу уақытына қарай құюшылық анықталады (2-сурет). Бояуды өндірушінің ұсыныстарына сәйкес сұйылтқаннан кейін вискозиметрді толығымен толтырып, сұйықтықтың толық ағып шығу уақытын өлшеңіз. Шашылатын материалдардың ұсынылатын тұтқырлығы 2-кестеде көрсетілген.

2-кесте

Бояу түрі	Ағу уақыты, с
Еріткіш негізіндегі грундер	25–40
Еріткіш негізіндегі лактар	15–40
Су негізіндегі праймерлер	25–40
Суға еритін лактар	20–35
Ағашқа арналған консерванттар, бояуды кетіретін құралдар	Сұйылтпаңыз
Дезинфекциялық құралдар, өсімдіктерді қорғау құралдары	Сұйылтпаңыз
Автокөлік бояулары	20–35

Қысқартулар:

ЛКП-лак-бояу жабыны

Шыңы-бояғыш және жабын материалдары

Боялатын бетті дайындау

Боялатын бетті бояудан бұрын дайындау қажет. Ол үшін бетті тегіссіздіктер мен ескі бояудың қабыршақталуын кетіру үшін абразивті материалмен сүртіңіз. Бетті шаңнан тазартып, кір мен май дақтарын кетіру үшін еріткішпен майсыздандырыңыз.

Сорып алу түтігін бакқа орнату

Бактағы сұйықтықтың құрамы дерлік толықтай бүрку арқылы шығарылуы тиіс. Егер боялатын бет биік жерде болса, сорғыш түтігінің төменгі бөлігі тұтқаға қарай бағытталуы керек (3А-сурет). Егер боялатын бет төменде болса, сорғыш түтігінің төменгі ұшы соплоға қарай бағытталуы керек (3В-сурет).

3-сурет

A



B






Шашырау үлгісін реттеу

Шашырау үлгісін реттеу үшін форсунканы бекітетін гайканы босатып, форсунканы қажетті күйге бұрыңыз (4-сурет). Шашырау үлгісін реттеңіз. Форсунканы бекітетін гайканы қатайтыңыз.

Қолдануды жеңілдету үшін бүрку жинағының корпусында сопло орны мен бүрку үлгісінің сәйкестігін көрсететін шкала белгіленген (5-сурет).

Шашырату үлгісі мен сәйкес сопло орналасуларының ұсынылатын баптаулары 6-суретте көрсетілген.

АБАЙЛАҢЫЗ! Себілетін үлгіні реттеу кезінде тұтқа қосқышын баспаңыз.



А – беттерді көлденең бағытта бояғанда.

В – беттерді тігінен бағытта бояу үшін.


С – бұрыштарға, жиектерге және қол жеткізу қиын беттерге бояу үшін

Бояу ағынының жылдамдығын реттеу

Шашырау көлемін триггер тоқтатқышын айналдыру арқылы реттеңіз (7-сурет).

Шнекті сағат тіліне қарай бұру триггердің жүрісін қысқартып, бояу ағынының жылдамдығын төмендетеді.

Винтті сағат тіліне қарсы бағытта бұру триггердің жүрісін ұзартып, бояу шығымын арттырады.



7-сурет

Ограничитель хода курка

7. ПАЙДАЛАНУ

Абайлаңыз!

Егер кесе бояумен толтырылмаған болса, бүрку пистолетін қоспаңыз. Бос кесемен бүрку пистолетін пайдалану айтарлықтай тозуға әкеліп, оны тез арада істен шығарады.

Фаршаны стаканға құйыңыз.

Бояуды қажетті тұтқырлыққа дейін сұйылтыңыз, тұтқырлығын вискозиметрмен тексеріңіз.

Спрейдің сынамалық бүркуін жүргізіңіз, мысалы, картон парағына, бояудың оңтайлы тұтқырлығына және бояу ағыны мен бүрку үлгісінің дұрыс реттелгеніне көз жеткізу үшін.

Бояу ағынын реттеу үшін бояу ағынын реттегішін пайдаланыңыз (7-сурет).


Бояу бір немесе бірнеше қабатпен жүргізіледі, ал әр келесі қабатты жағудан бұрын алдыңғы қабаттың толықтай құрғағанына көз жеткізу қажет.

Бояуды боялатын бетке перпендикуляр шашыңыз.


Бүрку пистолетін бұрышпен ұстамаңыз (8-сурет).

Бояу кезінде бүрку пистолетін боялатын беттен 10–30 см с қашықтықта ұстаңыз.

Спрей-пистолетті солдан оңға, содан кейін жоғарыдан төменге жылжытыңыз (9-сурет).



8-сурет



9-сурет

Шашыратып жатқанда бүрку тапаншасын тоқтатпаңыз. Бүрку тапаншасын қозғалту жылдамдығын бақылаңыз. Бүрку тапаншасын тым жылдам немесе тым баяу қозғамаңыз.

Горизонталь беттерде жұмыс істегенде бүрку үлгісін өзіңізден 45°-тан аспайтын бұрышпен бағыттаңыз.

8. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

АБАЙЛАҢЫЗ! Техникалық қызмет көрсетуді орындамас бұрын бүрку тапаншасын желіден ажыратып қойыңыз.

Шынырау тапаншасын тазалау

АБАЙЛАҢЫЗ!

Спрей-пистолетті әр қолданудан кейін дереу тазалаңыз.

Пышақты пайдаланғаннан кейін тазалау:

1. Спрей-пистолетті өшіріп, желіден ажыратыңыз. Спрей-пистолеттен бояудың резервуарға ағып кетуіне мүмкіндік беру үшін бояу теткішін басыңыз.
2. Резервуарды бұрап ашып, қалған бояуды ыңғайлы ыдысқа құйыңыз.
3. Резервуарға қажетті еріткішті құйыңыз. Су негізіндегі бояулармен жұмыс істегенде бүрку қаруын шаю үшін сабынды су ерітіндісін пайдаланыңыз; қалған жағдайларда бояу өндірушісі ұсынған еріткішті қолданыңыз. Тек тұтанғыш нүктесі +55 °C-тан жоғары еріткіштерді пайдаланыңыз. Резервуарды орнына орнатыңыз.
4. Спрей-пистолетті желіге қосыңыз, қосып, еріткішті немесе суды дайындалған контейнерге немесе матаға шашыңыз. Сопладан шыққан еріткіш немесе су таза болғанша рәсімді қайталаңыз.
5. Спрей-пистолетті өшіріп, желіден ажыратыңыз.

Ұзақ мерзімді сақтауға немесе ұзақ үзілістен кейін спрей-пистолетті тазалау:

1. Пайдаланғаннан кейін бүрку пистолетін жоғарыда сипатталғандай (1–5 қадамдар) тазалаңыз.

2. Бояу кесегін және сорғыш түтігін алып, оларды бояудан тазалап, шайып жуыңыз.

3. Спрей басының және соплоның бекіткіш гайкасын бұрап алып, спрей басын және соплоны шығарыңыз. Барлық бөлшектерді бояудан толық тазалаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ! Саңылауды өткір металл заттармен тазаламаңыз.

4. Спрей-пистолетті ауа шлангынан ажыратып, барлық бояуды тазалаңыз.

5. Компрессор корпусынан ауа шлангын ажыратып, ауа шлангын, компрессор корпусын және оның желдету тесіктерін шаң мен кірден қағаз сүлгі немесе матамен тазалаңыз. Спрей-пистолеттің пластик бөліктерін тазалау үшін еріткіштерді пайдаланбаңыз.

6. Спрей-пистолеттің барлық ішкі бөліктерін құрғатып сүртіңіз.

9. МҮМКІН АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТҮЗЕТУ ӘДІСТЕРІ

3-кесте

Ақау	Мүмкін себеп	Жөндеу шаралары
Бояу шашылмайды.	Шашырғыш бітелген.	Шашырғышты тазалаңыз.
	Бояу тым қою.	Материалдың тұтқырлығын 2-кестеде ұсынылған мәнге сәйкес реттеңіз.
	Сорғыш түтік бітелген немесе дұрыс орнатылмаған.	Сору түтігін тексеріп, қажет болса тазалаңыз.
	Бояу ағынының жылдамдығы тым төмен қойылған.	Бояу ағынын арттыру үшін триггер қозғалысын шектейтін механизмді реттеңіз.
	Резервуардағы қысым көтерілмейді.	Резервуардың дұрыс орнатылғанын және қосылыстың сенімді екенін тексеріңіз.

Электр қозғалтқышы қызып кетті.	Ұзақ уақыт бойы үздіксіз режимде жұмыс істеу.	Құралды үзілісті режимде пайдаланыңыз.
Электр қозғалтқышы іске қосылмайды	Тұрмыстық желіде кернеу жоқ.	Тұтыну кернеуін тексеріңіз.
	Сым үзілген немесе қосқышта немесе электр қозғалтқышында ақау бар.	Сымдар мен электр қозғалтқышын тексерту үшін сервис орталығына хабарласыңыз.
Шығару сопласынан бояу тамып тұр.	Насадка тозған немесе мықтап бекітілмеген.	Шашырғышты қатайтып бекітіңіз немесе ауыстырыңыз.
Шашырау үлгісі дірілдейді.	Танкідегі бояу азайып бара жатыр.	Танкіге бояу қосыңыз.
	Ауа сүзгісі қатты ластанған.	Ауа сүзгісін ауыстыру үшін сервис орталығына хабарласыңыз.
Шашырау үлгісі біркелкі емес.	Шашыратқыш сопласы немесе бүрку ұшы бітелген; материал тым қою; бүрку ұшы дұрыс орнатылмаған; ауа сүзгісі лас.	Насадка мен бүрку ұшын тазалаңыз, материалдың тұтқырлығын ұсынылған деңгейге келтіріңіз, бүрку ұшының орнын тексеріңіз және сервис орталығына хабарласыңыз.
Танктен бояу ағып жатыр.	Бактың қақпағы дұрыс тартылмаған; тығыздағыш зақымдалған; бак артық толтырылған.	Бүрку пистолетін желіден ажыратыңыз, қысымды босатыңыз және қақпақты, тығыздағышты және бояу кесе деңгейін тексеріңіз.
Шыныш пистолеті қатты дірілдейді немесе оғаш дыбыстар шығарады.	Компрессор блогы лас; желдеткіш зақымдалған; бөтен заттар блок ішіне кірген.	Шығарғышты өшіріп, электр желісінен ажыратыңыз да, сервис орталығына хабарласыңыз.

Ауа ағыны әлсіз.	Ауа шлангы дұрыс қосылмаған; ауа сүзгісі лас; ауа жолдары бітелген; мотор қызып кеткен.	Ауа шлангының қосылымын тексеріп, желдету саңылауларын тазалаңыз. Егер ақау сақталса, сервис орталығына хабарласыңыз.
Материал ірі тамшылар түрінде шашылып жатыр.	Құрылыстылығы тым жоғары; сопло дұрыс таңдалмаған; материал ағыны тым жоғары; сопло лас.	Материалды ұсынылған тұтқырлыққа дейін сұйылтыңыз, қолайлы соплоны таңдаңыз, ағын жылдамдығын азайтыңыз және соплоны тазалаңыз.
Өшіргеннен кейін соплодан ағып кету.	Танкідегі қысым тым жоғары; тексеру клапаны лас; сопло бос орнатылған.	Резервуардағы қысымды босатыңыз, қайтарма клапанды тазалаңыз, соплоның дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Тасымалдау

Өнімді өндірушінің қаптамасында барлық түрдегі жабық көлік құралдарымен -50-ден +50 °C-қа дейінгі ауа температурасында және +25 °C температурада салыстырмалы ылғалдылығы 80%-ға дейінгі жағдайда, тиісті тасымалдау түріне қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Сақтау

Өнімді өндірушінің қаптамасында жылы, желдетілетін бөлмеде +5-тен +40 °C-қа дейінгі температурада және +25 °C-та салыстырмалы ылғалдылығы 80%-ға дейінгі жағдайда сақтау керек.

11. ЭЛИМИНАЦИЯ

Құралды электрлік және электрондық жабдықтарды жоюға қатысты қолданыстағы нормативтік актілерге сәйкес жою. Қалған бояу мен лак материалдарын, еріткіштер мен жуу сұйықтықтарын материал өндірушінің талаптарына және химиялық қалдықтарды басқаруға қатысты қолданыстағы нормативтік актілерге сәйкес бөлек жою.

12. ҚЫЗМЕТ ҰЗАҚТЫҒЫ

Бұл өнім тұрмыстық техникаға жатады. Оның қызмет ету мерзімі 5 жыл.

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТЕР ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ/ДЕКЛАРАЦИЯ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ ӨНДІРІЛГЕН КҮНІ

Өндірушінің, импорттаушының және уәкілетті өкілдің мәліметтері, сондай-ақ сертификатқа қатысты ақпарат Өнімнің техникалық сипаттамасының 1-қосымшасында көрсетілген.

14. КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Өнімге кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған күннен бастап 24 айды құрайды.

Өнімнің және оның құрамдас бөліктерінің қызмет ету мерзімі өндіруші тарапынан анықталып, Өнімнің техникалық сипаттамасында көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардан туындаған кемшіліктерді тегін жоюды талап етуге құқылы. Ақау анықталған жағдайда өнімді жөндеу және тексеру тек elitech.ru сайтындағы ағымдағы тізімде көрсетілген уәкілетті сервис орталықтарында ғана жүргізіледі.

Кепілдік жөндеулер сатып алу растауы мен кепілдік куәлігін көрсеткен жағдайда жүзеге асырылады; олар болмаған жағдайда кепілдік мерзімі өндірілген күннен бастап есептеледі.

Кепілдік аясында ауыстырылған бөлшектер жөндеу орталығының меншігіне өтеді.

Кепілдік төмендегі себептермен пайда болған ақауларға қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін орындамау, сондай-ақ өнімнің сәйкестендіру тақтасы мен/немесе сериялық нөмірі болмаған, ішінара болмаған немесе зақымдалған жағдайда;
- өнімде ақау белгілері (артық шу, діріл, артық ыстық, айнарудың теңсіздігі, қуаттың жоғалуы, жылдамдықтың төмендеуі, қатты ұшқын шығу, күйген иіс немесе қалыптан тыс шығарындылар) байқалған кезде оны пайдалану;
- механикалық зақымдану (сызаттар, сынықтар, шұңқырлар, деформациялар және т.б.);
- коррозиялық ортаға, жоғары температураға немесе басқа сыртқы факторларға ұшыраудан металл бөлшектердің коррозиясына әкелетін зақымдану;
- өнімге қатты ішкі немесе сыртқы ластанудың, бөтен заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың енуінің, желдету арналарының (тесіктерінің) және май өткізгіштерінің бітелуінің, сондай-ақ қызып кету, дұрыс сақталмау немесе дұрыс техникалық қызмет көрсетілмеу салдарынан туындаған зақымдану;
- подшипник, үйкеліс және беріліс бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы;

- жұмыс сағаттарын есептегішке қол сұғу немесе оның зақымдануы;
- жүктеменің артуы немесе дұрыс пайдаланбау. Өнімнің жүктеме артуының айқын белгілеріне (бірақ олармен шектелмей): түстің өзгеруі, ротор мен статор сияқты жұптасатын немесе кезектес компоненттердің бір уақытта істен шығуы, редуктордың беріліс қорабының берілісі мен арматурасының істен шығуы жатады, трансформатордың бастапқы орамасының істен шығуы, жоғары температурадан немесе осы өнімнің техникалық сипаттамалары кестесінде көрсетілген параметрлерге сәйкес келмейтін желі параметрлерінен бөлшектердің, өнім жинақтарының немесе электр қозғалтқышы сымдарының деформациясы немесе балқуы;
- алмастырылатын керек-жарақтардың істен шығуы (жұлдызшалар, тізбелер, рельстер, соплалар, дискілер, жиекаралық қырқығыштар, газон және триммерлерге арналған пышақтар, балық аулау жібі мен триммер бастары, қорғаныс қалқандары, аккумуляторлар, тұтандырғыш шамдары, отын және ауа сүзгілері, белдіктер, аралар, шестернялар, конустық ұстағыштар, дәнекерлеу соплалары, шлангтар, жоғары қысымды жуғыш қондырғыларының пистолеттері мен соплалары, кернеу мен бекіту элементтері (болты, гайкалар, фланецтер), ауа сүзгілері және т.б.), сондай-ақ осы тозу түрлерінен туындайтын өнім ақаулары;
- жанармай қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды орындамау поршень жинағының істен шығуына әкеледі (поршень сақинасының ілініп қалуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен сырқаттардың болуы, немесе қосқыш білік пен поршень штыры мойынтіректерінің сынуы немесе ерігені);
- компрессорлар мен 4 тактылы қозғалтқыштардың қартерінде майдың жетіспеушілігі немесе қате май түрін қолдану (май деңгейін сенсор орнатылған жерде де қоса алғанда, қозғалтқыш білігі мен шатун білігінде сызаттар мен іздердің пайда болуы);
- тұтынатын және тез тозатын бөлшектердің, алмастырылатын компоненттер мен аксессуарлардың істен шығуы (стартерлер, беріліс тісті доңғалақтар, жетек роликтері, жетек белдіктері, дөңгелектер, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, май тығыздағыштары, тежегіш белдіктер, қорғаныс қақпақтары, тұтану электродтары, термопаралар, муфталар, майлау материалдары, көмір щеткалары, жетек шестернялары, дәнекерлеу факелдері (соплалар, ұштары және бағыттаушы арналар), барабандар, жоғары қысымды жуғыш клапандары және т.б.), сондай-ақ осы тозу түрлерінен туындаған кез келген өнім ақаулары;
- бекіткіштердің тістеріне, тығыздағыштарға, қорғаныс жапсырмаларына және т.б. зақым келтіретін бұрмалаулар.

Кепілдік мыналарға қолданылмайды:

- Өзгерістер немесе толықтырулар енгізілген өнімдерге;
- Тұрмыстық мақсаттағы өнімдерді, бірақ олар кәсіпкерлік, кәсіби немесе өнер-кәсіптік мақсатта пайдаланылған жағдайда (пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгендей);
- Өнімді алдын алу және жоспарлы техникалық қызмет көрсету (майлау, шаю, тазалау, реттеу және т.б.);
- Түпнұсқа емес аксессуарлар, қосымша заттар немесе қосалқы бөлшектерді пайдаланудан туындаған өнім ақаулары.



КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____
Моделі: _____
Модель артикулі: _____
Шығарылған күні: _____
Сериялық нөмірі: _____
Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі:



ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі





ДОМАШНИЙ МАСТЕР



8 800 100 51 57

**Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru**

8 800 100 51 57

**Сэрвісны центрНомер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.
Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце
elitech.ru**

8 800 100 51 57

**Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының қыз-
мет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru**